



# **500 год беларускага кнігадрукавання**

*Зводны план работы  
публічных бібліятэк Віцебскай вобласці*

## ЗМЕСТ

Навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, круглыя сталы	3
Распрацоўка праграм і праектаў	3
Конкурсы	3
Сацыякультурная дзейнасць	4
Асветныя акцыі	4
Сацыякультурныя мерапрыемствы	4
Выдавецкая дзейнасць	10

№ п/п	Назва	Выканаўца	Тэрміны выканання
<b>1. НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫЯ КАНФЕРЭНЦЫ, СЕМІНАРЫ, КРУГЛЫЯ СТАЛЫ</b>			
1.	Навукова-практычная канферэнцыя “Віцебскі край”, прысвечаная 500-годдзю беларускага кнігадрукавання	Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна	Лістапад
2.	Абласны вебінар “Рэдкія выданні і кніжныя калекцыі ў фондах публічных бібліятэк Прыдзвінскага краю”: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання	—//—	Верасень-кастрычнік
3.	Раённы семінар “Беларуская кніга як падмурак фарміравання духоўнасці і патрыятызма асобы”	Лепельская ЦБС	Красавік
4.	Міжведамасны семінар бібліятэчных работнікаў “Ад Полацка пачаўся свет”	Полацкая ЦБС	—//—
5.	Круглыя сталы “Спадчына Францыска Скарыны”, “Свята беларускага пісьменства”	—//—	Май Жнівень
6.	Круглы стол “У гасцях у Францыска Скарыны”	Пастаўская ЦБС	Верасень
<b>2. РАСПРАЦОЎКА ПРАГРАМ І ПРАЕКТАЎ</b>			
7.	Праект “Кніга ў культурнай прасторы Лепельшчыны”	Лепельская ЦБС	На працягу года
8.	Праект “Гісторыя беларускага кнігадрукавання: ад «Псалтыра» Ф. Скарыны да сучасных кніжных выстаў”	Лёзненская ЦБС	—//—
9.	Мультымедычны праект “Кніжная спадчына Францыска Скарыны”	Міёрская ЦБС	—//—
10.	Праект “І вечным застаецца слова...” (па падтрымцы айчыннай кніжнай культуры)	Віцебская РЦБС	І–ІІ квартал
<b>3. КОНКУРСЫ</b>			
11.	Бібліятэчны конкурс фотаработ “Кніга – мой сябар”, прымеркаваны да Дня беларускага пісьменства	Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна	Верасень
12.	Конкурс “Кніга як АРТ-аб’ект”	Віцебская РЦБС	На працягу года
13.	Конкурс відэаролікаў “Вяртанне праз	Докшыцкая ЦБС	—//—

	стагоддзі”		
14.	Конкурс прафесійнага майстэрства па стварэнні лепшага дайджэста да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання	Лёзненская ЦБС	--/–
15.	Конкурс “Лепшая электронная прэзентацыя” (да 500-годдзя кнігадрукавання)	Полацкая ЦБС	--/–
16.	Літаратурны конкурс “Слова ў пераплёце”	Пастаўская ЦБС	Май

#### 4. САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

##### *Асветныя акцыі*

17.	Дабрачынная акцыя “Да добра праз кнігу” (збор кніг для дзіцячых прытулкаў, інтэрнатаў, бальніц і г.д.)	ЦБС г. Віцебска	На працягу года
18.	Акцыя “А як бы я ўпрыгожыў пачатковую літару старажытнай кнігі”	ЦБС г. Віцебска	Красавік
19.	Акцыя “Дыктант у бібліятэцы”	Віцебская РЦБС	Верасень
20.	Акцыя “Беларускую кнігу – кожнаму чытачу”	Браслаўская ЦБС	--/–
21.	Акцыя “Жыве ў вяках беларускае слова!”	Глыбоцкая ЦБС	--/–
22.	Акцыя “500 год з Францыскам Скарынай”	Лёзненская ЦБС	--/–

##### *Сацыякультурныя мерапрыемствы*

№ п/п	Форма і назва мерапрыемства	Тэрміны выканання
<i>Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна</i>		
23.	Цыкл майстар-класаў: “Тліняныя таблічкі сваімі рукамі”, “Папірус з паперы сваімі рукамі”, “Берасцяныя пасланні”, “Кнігі з бамбука і пальмавых лісцяў сваімі рукамі”, “Кніга-гармонік і кніга-веер сваімі рукамі”	На працягу года
24.	Прэзентацыя кнігі А.А. Сушы “Францыск Скарына”	Сакавік
25.	Абласная выстава-агляд самаробнай кнігі, прымеркаваная да Дня беларускага пісьменства (г. Полацк)	ІІІ квартал
26.	Відэаэнцыклапедыя “Боская і людская мудрасць: (Францыск Скарына: жыццё, творчасць, светапогляд)”	Красавік
27.	Інфармацыйная гадзіна “Невядомы Скарына”: да Дня беларускага пісьменства	Жнівень
28.	Літаратурна-музычная вечарына “Скарынаву кнігу ў вечнасць пусціць...” (сумесна з Віцебскім аддзяленнем ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”)	Верасень
29.	Цыкл урокаў бібліятэчна-бібліяграфічных ведаў “Падарожжа ў гісторыю кнігі”	--/–

30.	Прэзентацыя HANDMADEкнігі “Кнігу горада лістая=Кнігу горада гартаючы”	--/–
31.	Гутарка аб рэдкіх выданнях бібліятэкі канца 19 – пачатку 20 стагоддзяў “Кніжныя скарбы свету”	--/–
32.	Урок замежнай мовы ў бібліятэцы “Из века в век шагает с книгой человек”	--/–
33.	Літаратурны ўрок “Вялікі сын зямлі Полацкай – Францыск Скарына”	--/–
<b>Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</b>		
34.	Дзень беларускага аўтара “Ад Скарыны да нашых дзён” з удзелам пісьменнікаў Аршаншчыны	Верасень
35.	Свята кнігі “Гімн пісьменству з далёкіх часоў”	--/–
36.	Гадзіна карыснай інфармацыі “Мастацтва беларускай кнігі”	--/–
37.	Гадзіна гістарычнага партрэта “Сусветную славу яму здабылі кнігі, якія жывуць у стагоддзях”	--/–
38.	Літаратурна-пазнавальныя гадзіны: “Кніжная спадчына Францыска Скарыны”, “Шануйце роднае слова”, “Скарына: споведзь часу”, “У родным слове – цэлы свет”, “Шануйце роднае слова”	--/–
39.	Віктарыны: “Што вы ведаеце пра Францыска Скарыну?”, “Як да нас прыйшла кніга?”	--/–
40.	Гадзіна духоўнасці “Які ж гэта цуд – слова, мова твая”	--/–
41.	Гадзіна цікавых паведамленняў “Старонак друкаваных пачатак”	--/–
42.	Гадзіна духоўнай асветы “Францыск Скарына – чалавек-энцыклапедыя”	--/–
<b>Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</b>		
43.	Літаратурнае свята “Адвечных кніг жывыя душы”	Верасень
44.	Гістарычнае падарожжа “Са спадчынай продкаў – у будучыню”	--/–
45.	Вечарына “Адраджаецца душа і становіцца санетам...”	--/–
46.	Вусны часопіс “Нам кнігу падараваў Скарына”	--/–
47.	Гістарычная вандроўка “ЛЯ вытокаў кнігадрукавання”	--/–
48.	Гістарычна-пазнавальны экскурс “Волаты слова народнага”	--/–
<b>Цэнтральная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна</b>		
49.	Тыдзень беларускага пісьменства “Гучы, родная мова!”	Верасень
50.	Слайд-прагляд “Вандроўка ў гісторыю пісьменства і кніг”	--/–
51.	Пазнавальная гадзіна “Невядомы Скарына”	--/–
52.	Гістарычны экскурс “Летопись времен”	--/–
53.	Інфармацыйна-пазнавальная гадзіна “Духоўная кніга – крыніца вялікай мудрасці”	--/–
<b>Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</b>		
54.	Урок гісторыі “Культурное измерение. Франциск Скорина и его время”	Жнівень
55.	Дзень інфармацыі “Вяртанне праз стагоддзі”	Верасень

56.	Інфармацыйная гадзіна “Светачы зямлі беларускай: Ф. Скарына”	--/–
57.	Гістарычны урок “Францыска Скарына: вяртанне праз стагоддзі”	--/–
<b><i>Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</i></b>		
58.	Літаратурнае свята “Бацькаўшчына светлая мая”	Ліпень
59.	Прэзентацыя новых кніг пісьменнікаў Рэспублікі Беларусь “Літаратурны праменад”	--/–
60.	Гадзіна цікавага паведамлення “Таямніцы лёсу самай старажытнай беларускай кнігі”	Жнівень
61.	Дзень беларускага пісьменства 2017: “І вечным застаецца слова...”, “Дарога да ведаў і духоўнасці”, “Свята, якое памнажае духоўную спадчыну”	Верасень
62.	Віртуальная выстава “Францыск Скарына, альбо Як да нас прыйшлі кнігі”	--/–
<b><i>Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска</i></b>		
63.	Выстава-экскурсія “Падарожжа ў гісторыю беларускага кнігадрукавання: кніжная спадчына Францыска Скарыны”	На працягу года
64.	Віртуальныя і медыяпадарожжы “Цуд, імя якому – кніга”, “Дарогамі Францыска Скарыны”, “У госці да Францыска Скарыны”	На працягу года
65.	Вечарына-прысвячэнне “Францыск Скарына: жыццё і лёс”	Сакавік
66.	Вусны часопіс “Радзіма пачынаецца з кнігі”	Красавік
67.	Сустрэча-абмеркаванне “Пяць стагоддзяў годнасці”	Чэрвень
68.	Летні бібліятэчны экспрэс “Падарожжа з кніжкай беларускай”	Жнівень
69.	Свята да Дня беларускага пісьменства “Імя, славітае ў вяках”	Верасень
70.	Літаратурнае свята “Нам кніга, як сонца, асветліць абшар”	--/–
71.	Мультымедычныя прэзентацыі: “Бласлаўёныя Скарынай”, “Гартаючы вечныя старонкі”	--/–
72.	Віктарына “Спадчына Скарыны”	Лістапад
<b><i>Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных бібліятэк</i></b>		
73.	Электронная прэзентацыя “500 гадоў беларускага кнігадрукавання”	Красавік
74.	Літаратурна-музычнае свята краянаўчай кнігі “Скарынаву кнігу ў вечнасць пусціць”	Верасень
75.	Гадзіна гісторыі “Францыск Скарына: гісторыя застыла ў радках”	--/–
76.	Фальклорнае падарожжа “Беларускі скарб”	--/–
<b><i>Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</i></b>		
77.	Літаратурна-пазнавальнае відэападарожжа “Ад літары да кнігі”	Верасень
78.	Бібліятэчная азбука “З гісторыі кнігі”, гістарычны экскурс “Да добра праз Слова”	--/–
79.	Вандроўка ў мінулае “От глиняной таблички к печатной страничке”	--/–

80.	Гістарычныя экскурсы: “500 год беларускаму кнігадрукаванню”, “Жыве Скарыны заповіт”, “Спачатку было слова...”, “Ад старажытнасці да нашых дзён”	--/--
81.	Гадзіна кніжнай гісторыі “Гісторыя беларускай кніжнасці” па кнізе А.Клышкі “Як да нас кніга прыйшла”	--/--
<b><i>Докушыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</i></b>		
82.	Вусны каляндар “Світае светам праз цемнату вякоў святое імя Еўфрасінні”	Май
83.	Гадзіна духоўнасці “Летапісец беларускага слова: Ф.Скарына”	Жнівень
84.	Брэйн-рынг “Слава кніжцы беларускай”	--/--
85.	Патрыятычны ўрок “Да вытокаў душою дакрануцца”	--/--
86.	Літаратурныя гонкі “Наша спадчына”	--/--
87.	Урок гісторыі і пісьменства “Мову родную шануйце”	--/--
88.	Інфармацыйны дзень “Знаёмства з кнігамі беларускіх пісьменнікаў”	--/--
89.	Інтэлектуальны марафон “Спачатку было слова”	--/--
<b><i>Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</i></b>		
90.	Інтэлектуальны марафон “Вялікі сын Беларусі – Скарына”	Верасень
91.	Гадзіна цікавых паведамленняў “Промні асветніцтва”	--/--
92.	Інфармацыйная гадзіна “Легенда Беларусі”	--/--
93.	Інфарміна “На світанку кнігадрукавання”	--/--
<b><i>Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</i></b>		
94.	Раённае свята беларускай кнігі “Да кніжных скарбаў дакраніся”	Верасень
95.	Урок ведаў “Великие создатели письменности”	--/--
96.	Пазнавальныя, інфармацыйныя гадзіны “Ён першы кнігу даў славянам”, “Наш гонар – Францыск Скарына”	--/--
97.	Выставы-экскурсы, -прысвячэнні “Гімн пісьменам от далеких времён”	--/--
98.	Літаратурны марафон “Сэрцам роднага слова краніся”	
<b><i>Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</i></b>		
99.	Бібліяграфічны агляд “Великий просветитель и его книги”	На працягу года
100.	Урок беларусазнаўства “500 год беларускаму кнігадрукаванню”	Красавік
101.	Тэматычная пляцоўка “Госьць фестывалю – Францыск Скарына” на фестывалі песні і вершаў “Песні сунічных бароў”	Чэрвень
102.	Літаратурна-тэатралізаваная пастанова “У год 500 ад Бібліі Скарыны...”	Верасень
103.	Урок духоўнасці “Узрасло буйным коласам зерне Скарыны”	--/--
104.	Экскурс у гісторыю “Беларускі асветнік і першадрукар”	--/--
<b><i>Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</i></b>		
105.	Гістарычныя экскурсы: “Кніжная мудрасць стагоддзяў”, “Біблія ад Скарыны”	Студзень Верасень
106.	Пазнавальная гадзіна “Невядомы і вядомы Скарына”	Сакавік
107.	Гістарычная гадзіна “Францыск Скарына – чалавек сусвету”	Май
108.	Вусны каляндар “Светачы Зямлі беларускай: Францыск	Верасень

	Скарына”	
109.	Урок беларусазнаўства “Не знікне цуд прыгожага пісьменства”	--/–
<b><i>Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка</i></b>		
110.	Анкетаванне “Топ 10 любімых беларускіх кніг”	Люты– кастрычнік
111.	Відэаагляд кніг сучасных беларускіх пісьменнікаў “Пазнаём свет з беларускай кнігай”	Красавік
112.	Гульня-віктарына “Дресс-код для старой кнігі”	--/–
113.	Літаратурнае рандэву “Сокровища літаратурнага книгопечатання”	--/–
114.	Электронная выстава “Падарожжа па сталіцах пісьменства”	Ліпень
115.	Відэакруіз “Кніжная спадчына праз вякі...”	--/–
116.	Урок-экспедыцыя ў мінулае Полацкага края “Наследие Скорины”	--/–
117.	Гульнявая праграма “Кто грамоте горазд, тому не пропасть”	--/–
118.	Фурштэт-экспазіцыя “Вітаю цябе, беларуская кніга!”	--/–
<b><i>Пастаўская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</i></b>		
119.	Экскурс у гісторыю “У свеце беларускага слова”	Студзень
120.	Вусны часопіс “Як многа гавораць імёны такія”	Сакавік
121.	Літаратурна-гістарычны круіз “З кнігай праз вякі”	Красавік
122.	Віртуальнае падарожжа “Скарбы беларускага кнігавыдання”	Май
123.	Урок духоўнасці “Слова Скарыны – спадчына чалавецтва”	Ліпень
124.	Скарына-вечарына “Першадрукар”	Верасень
125.	Віктарыны: “Як да нас прыйшла кніга”, “Светачы зямлі беларускай”	Лістапад
<b><i>Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</i></b>		
126.	Вусныя часопісы “Кніга і кніжнасць у старажытным Полацку”, “Нашы асветнікі”, “Сначала было слово...”	Н працягу года
127.	Літаратурныя вячоркі “Жыве ў вяках беларускае слова”	Люты
128.	Свята “Праздник торжества книг”	Верасень
129.	Конкурсная праграма “Літаратурны бульвар”	--/–
130.	Медыя-вандроўка “Цябе мы як надзею збераглі Скарынаўскае сонца – наша кніга”	--/–
131.	Прэм’ера кнігі “У госці да Францыска Скарыны”	--/–
132.	Кніжнае дэфіле “Слава кніжцы беларускай”	--/–
133.	Лабірынт часу “По дарогам Ф. Скорины”	--/–
134.	Імідж-лабараторыя “STYLE-обложка-2017”	--/–
135.	Віртуальнае падарожжа “Свята пісьменства крочыць па краіне”	--/–
136.	Вечарына вытанчанай славеснасці “В начале был букварь”	--/–
137.	Літаратурная гасцёўня “Ясны месяц скарынаўскай кнігі асвятляй нашу светлую долю...”	--/–
138.	Юбілей кнігі “Псалтыр – выток беларускага кнігадрукавання”	--/–
139.	Слайд-праграма “Прышоў з мінулага, каб увайсці ў будучае” (Ф. Скарына)	Лістапад



140.	Сустрэча са спецыялістам “Не мялеюць Скарынавы вытокі” (Справы друкарскія)	Снежань
<b><i>Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна</i></b>		
141.	Гістарычны экскурс “Падарожжа ў кніжны свет”	Жнівень
142.	Гістарычная гадзіна “Свет ведаў – кніга”	--/--
143.	Выстава-панарама “Вялікі сын Беларусі – Францыск Скарына”	--/--
<b><i>Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</i></b>		
144.	Слайд-прэзентацыя “Вяртанне кніжнай спадчыны”	Чэрвень
145.	Гадзіна роднай мовы “Францыск Скарына: гісторыя застыла ў радках”	Верасень
146.	Урок-відэапрэзентацыя роднай мовы “Да вытокаў першапісьменства”	--/--
<b><i>Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</i></b>		
147.	Вусны часопіс “Промні беларускага асветніцтва”	Верасень
148.	Інфармацыйна-пазнавальныя гадзіны “Асветнік, вучоны і першадрукар, наш гонар Францыск Скарына...”	--/--
149.	Літаратурная гадзіна “Мова Скарыны, Купалы, ты не згінула ў вяках”	--/--
<b><i>Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</i></b>		
150.	Гістарычная вандроўка “Просвещение через книгу”	Жнівень
151.	Пазнавальныя гадзіны “Сусвет Францыска Скарыны”, “Культурная спадчына Беларусі”	--/--
152.	Гістарычная гадзіна “Спачатку было слова”	--/--
<b><i>Чаініцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</i></b>		
153.	Скарынаўскія дні “Ля вытокаў кнігадрукавання”	Жнівень
154.	Завочная экскурсія ў друкарню “Пабочным уваход дазволены”	--/--
155.	Гульня-падарожжа “Святло друкаванага слова”	--/--
156.	Кола ведаў “Па шляхах старажытнага пісьменства”	--/--
157.	Гістарычныя віражы “Ля агню даўніны”	--/--
158.	Падарожжа ў даўніну “Па Пражскіх вузкіх вулачках”	--/--
<b><i>Шаркаўічынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</i></b>		
159.	Віртуальнае падарожжа “Ад Псалтыра да нашых дзён”	Люты
160.	Сустрэча з мастаком В.Д. Дудкевічам “Чутны і нам праз стагоддзі стук яго друкарскага станка”	Сакавік
161.	Пазнавальныя гадзіны “Помнікі беларускага пісьменства”, “Пачуць мудрых палымянае слова”	Жнівень Верасень
162.	Гістарычна-літаратурная імпрэза “Спачатку было слова”	--/--
163.	Літаратурнае падарожжа “Літары падарожнічаюць у часе”	--/--
<b><i>Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма</i></b>		
164.	Агляд літаратуры “Псалтыр” – першая кніга Ф. Скарыны”	Студзень
165.	Тэматычная гутарка “Ганаруся, што друк мой жыве”	Май
166.	Чытальныя залы пад аткрытым небам: “И нравы, и язык, и старина святая”, “Да вытокаў сваіх вяртаемся...”	Май Верасень
167.	Тэматычная сустрэча “Путь Скорины: белорусское книгопечатание сквозь призму времени”	Верасень

<b>5. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Назва</b>	<b>Выканаўца</b>	<b>Тэрміны выканання</b>
168.	Дайджэсты, памяткі, лістоўкі, бібліяграфічныя спісы і выданні малых форм да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання	ЦБС вобласці	На працягу года
169.	Інфармацыйна-метадычнае выданне “І вечным застаецца слова...: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання”	Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна	І квартал
170.	Інфармацыйна-метадычнае выданне “Дарогі ведаў і духоўнасці: да Дня беларускага пісьменства”	—//—	—//—
171.	Метадычныя рэкамендацыі “Спачатку было слова”	Шаркаўшчынская ЦБС	Люты
172.	Метадычныя рэкамендацыі “Дарога да святыхнаў друкаванага слова”	Сенненская ЦБС	II квартал
173.	Буклет “Да 500-годдзя выдання “Псалтыра” Ф. Скарынам”	Ушацкая ЦБС	III квартал
174.	Буклет “Кніжная спадчына Ф. Скарыны. Факсімільнае выданне”	Вернядзвінская ЦБС	—//—
175.	Інфармацыйны зборнік “Дарогі ведаў і духоўнасці: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання”	Глыбоцкая ЦБС	—//—
176.	Бібліяграфічны спіс “Тэты цуд завецца «кніга»: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання”	ЦБС г. Віцебска	Ліпень
177.	Буклет “Скарынаву кнігу ў вечнасць пусціць: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання”	Лепельская ЦБС	Жнівень
178.	Бібліяграфічны спіс “Вялікае свята беларускай культуры: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання”	Полацкая ЦБС	—//—
179.	Метадычныя рэкамендацыі “На світанку кнігадрукавання”	Талачынская ЦБС	—//—
180.	Дайджэст “Жыццё праз смугу стагоддзяў” (з гісторыі дзён беларускага пісьменства)	ЦБС г. Наваполацка	Верасень
181.	Бібліяграфічнае выданне “500 даследчыкаў Полаччыны”: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання	Полацкая ЦБС	Снежань